

# Святлана Аксёнава-Штэйнград

\* \* \*

Нас гналі Адтуль спачатку,  
Цяпер уганяюць Сюды!  
А мы, бы вярблюды ў статку,  
Рахмана чакаем вады.  
Міраж абяцанай стрэчы,  
Якая — яшчэ калі.

І мы свае цягнем рэчы  
Па рэчышчах нашай зямлі...

\* \* \*

Тагасветнага ветру горыч.  
Тагасветна-счужэлы сьвет.  
Мы яшчэ — не ўнутры, мы — поруч,  
Па-сабачы шукаем сьлед.

Гаспадар з ланцугом і кіем —  
Наш карміцель — сышоў без пары.  
Мы гукаем яго і выем,  
Толькі зьніклі гаспадары!

Забуяў ля будкі шыпшыньнік,  
Не рышяць прыступкі наўзрыд.  
І сумуе расійскі ашыйнік  
Па табе. Па табе, вечны жыд!

*Студзень 1993*

*Пераклаў з расейскай Андрэй Хадановіч*

Святлана Аксёнава-Штэйнград —  
паэтка, піша па-расейску, кіраўніца культурных праграмаў у Беларускам прадстаўніцтве Амэрыканскага яўрэйскага разьмеркавальнага камітэту Джойнт.